

(ознакомительный фрагмент)

**БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ**

УДК 338(476)(091)“18/19”(043.3)  
334.72.012.032–051(476)(091)“18/19”(043.3)

**Бурачонак  
Аляксандр Вячаслававіч**

**РАЗВІЦЦЁ ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА Ў  
ФЛБРЫЧНА-ЗАВОДСКАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ БЕЛАРУСІ  
(1861–1914 гг.)**

**Аўтарэферат  
дысертациі на саісканне вучонай ступені  
кандыдата гістарычных навук  
па спецыяльнасці 07.00.02. – айчынная гісторыя**

Работа выканана ў Беларускім дзяржаўным універсітэце

Навуковы кіраўнік

**Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч,**  
кандыдат гістарычных навук, дацэнт,  
загадчык кафедры гісторыі Беларусі  
новага і навейшага часу Беларускага  
дзяржаўнага ўніверсітэта

Афіцыйныя апаненты

**Забаўскі Мікалай Міхайлавіч**, доктар  
гістарычных навук, прафесар, дэкан  
гістарычнага факультэта ўстановы  
адукацыі “Беларускі дзяржаўны  
педагагічны ўніверсітэт імя Максіма  
Танка”

**Загорнаў Аляксандар Аляксандравіч**,  
кандыдат гістарычных навук, дацэнт,  
дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі  
дзяржавы і права ўстановы адукацыі  
“Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя  
А.С. Пушкіна”

Апаніруючая арганізацыя

**Установа адукацыі “Беларускі  
дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт”**

Абарона албудзеца 24 студзеня 2013 г. у 16.00 на пасяджэнні савета па  
абароне дысертацыі Д 02.01.05 пры Беларускім дзяржаўным універсітэце па  
адресе: 220030, г. Мінск, вул. Ленінградская, 8, аўд. 407.

Тэлефон вучонага сакратара: 8-017-227-45-11.

e-mail: menkovski@bsu.by

З дысертацыяй можна азнаёміцца ў бібліятэцы Беларускага дзяржаўнага  
універсітэта

Аўтарэферат разасланы 5 снежня 2012 г.

Вучоны сакратар  
савета па абароне дысертацыі,  
доктар гістарычных навук, прафесар

В.І. Менькоўскі

## УВОДЗИНЫ

У другой палове XIX – пачатку XX ст. Расійская Імперыя, якая стала на шлях мадэрнізацыі, зрабіла рашучы скочок, адным з вынікаў якога з’яўлялася рэзкае павышэнне дзелавой актыўнасці. Да найбольш істотных змен варта аднесці трансфармацыю сацыяльной структуры грамадства, якая, у спалученні з імклівым эканамічным развіццём, выклікала да жыцця новыя катэгорыі насельніцтва. На тэрыторыі Беларусі адной з такіх катэгорый былі прамысловыя прадпрымальнікі – эканамічна актыўныя суб’екты, дзейнасць якіх была скіравана на атрыманне сталага прыбылку ад вытворчасці прамысловых прадпрыемстваў.

Прамысловыя прадпрымальнікі былі новым тыпам арганізатару ў вытворчасці і для дасягнення поспехаў у пэўнай галіне прамысловасці павінны былі валодаць ведамі і кемлівасцю, здольнасцю рызыкаваць, ініцыятывой, хуткасцю і рашучасцю, характарам, а таксама ўмець правільна арганізаваць вытворчы працэс. Сталы прыбылак ад прадпрыемства мог атрымліваць толькі той прадпрымальнік, які лепш за другіх здолеў ацаніць і прыстасаваць навукова-тэхнічныя дасягненні і ўдасканалення, працоўныя якасці людзей, капіталы, які добра ведаў запатрабаванні спажыўцу, лепшыя месцы, шляхі і сродкі збыту, выбіраў спрыяльны час для куплі сыравіны і продажу гатовай прадукцыі.

Важнасць даследавання абраней тэммы вызначаеца скіраванасцю не толькі на вывучэнне непасрэдных носябітаў прамысловага прадпрымальніцтва, але і самой з’явы, што ўвабрала розныя аспекты сацыяльна-еканамічнага і грамадска-палітычнага жыцця Беларусі. Прадпрымальніцтва аб’яднала прадстаўнікоў розных сацыяльных груп: рабочых, спецыялістаў, дзяржаўных служачых, работнікаў фінансавай сферы, гандляроў і інш. Яго станаўленне ў фабрычна-заводскай сферы вытворчасці выступала паказальнікам глыбіні пранікнення капіталістычных адносін у эканоміку Беларусі і яе ўцягнутасці ў агульнаеўрапейскую сістэму гаспадарчых сувязяў, выяўляла месца рэгіёну ў міжнародным падзеле працы, сведчыла аб падабенстве характару сацыяльных трансфармацый, выкліканых імклівым індустрыяльным развіццём.

Важным фактарам развіцця прамысловага прадпрымальніцтва ў Беларусі з’яўлялася таксама наяўнасць спрыяльнага дзелавога асяроддзя – сукупнасці сацыяльна-еканамічных, палітычных і рэгулятарных умоў вядзення прадпрымальніцкай дзейнасці. Да ліку яго важнейшых элементаў варта аднесці наяўнасць прававой базы і эффектыўнай праваўжывальнай практикі ў сферы прадпрымальніцтва, адносіны пераважнай часткі насельніцтва да занятку прадпрымальніцкай дзейнасцю, інстытуцыянальную структуру рынку, а

таксама палітычную ситуацыю, якая вызначае інвестицыйны клімат і асаблівасці развіцця прадпрымальніцтва ў пэўным рэгіёне.

## АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ

**Сувязь працы з буйнымі навуковымі праграмамі, тэмамі**  
Дысертацыйнае даследаванне падрыхтавана ў межах тэмы «Нацыянальна-канфесійная і сацыяльна-саслоўныя фактары эвалюцыі ўрадавай палітыкі ў Беларусі (1863–1914 гг.)» (нумар дзяржаўнай рэгістрацыі 20061336), якая выконвалася на кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу БДУ ў 2006–2010 гг. у межах Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў «Гісторыя і культура», а таксама па тэме «Эвалюцыя сацыяльных актыўнасці насельніцтва Беларусі на этапе становлення індустрыяльнага грамадства (другая палова XIX – пачатак XX ст.)» Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава» (нумар дзяржаўнай рэгістрацыі 20113061).

### Мэта і задачы даследавання

Мэтай даследавання з'яўляецца выяўленне і асэнсаванне сутнасці, зместу і асаблівасцей працэсу развіцця прамысловага прадпрымальніцтва ў Беларусі ў 1861–1914 гг.

Мэта абумовіла пастановку і вырашэнне наступных задач:

- выявіць арганізацыйна-прававыя асновы ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці ў сферы прамысловасці;
- ахарактарызаваць сацыяльна-эканамічныя і палітычныя ўмовы становлення прамысловага прадпрымальніцтва;
- прасачыць развіццё сістэмы падаткаабкладання ў фабрычна-заводскай сферы вытворчасці;
- вызначыць асноўныя напрамкі прававога регулявання сферы сацыяльна-працоўных адносін;
- выявіць сацыяльную структуру прамысловага прадпрымальніцтва;
- паказаць харектар і асаблівасці ўдзела прамысловых прадпрымальнікаў у эканамічным і грамадскім жыцці Беларусі.

**Аб'ект даследавания** – сацыяльнае і эканамічнае жыццё Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст. **Прадмет даследавання** – развіццё прамысловага прадпрымальніцтва ў фабрычна-заводскай сферы вытворчасці Беларусі ў парэформенны перыяд. *Храналагічныя рамкі* даследавання ахопліваюць 1861–1914 гг. Ніжняя мяжа звязана з адменай прыгоннага права і пачаткам правядзення буржуазных рэформаў, якія выклікалі змены ва ўсіх сферах грамадства. Верхняя мяжа звязана з пачаткам Першай сусветнай вайны,

падчас якой адбылося скарачэнне вытворчасці і закрыццё большасці прамысловых прадпрыемстваў. Геаграфічныя межы даследавання ахопліваюць тэрыторыю пяці беларускіх губерняў (Віленская, Віцебская, Гродзенская, Магілёўская, Мінская). У некаторых выпадках, калі гэтага патрабавала вырашэнне паставленах мэты і задач, даследаванне выходзіць за вызначаныя храналагічныя і геаграфічныя межы.

### **Палажэнні дысертацыі, якія выносяцца на абарону**

1. У канцы XVIII – пачатку XIX ст. у Расійскай Імперыі пачалі складвацца арганізацыйна-прававыя асновы прадпрымальніцкай дзейнасці ў сферы прамысловасці, якія ў канчатковым выглядзе былі сфарміраваны толькі ў другой палове XIX ст. Адной з іх складаючых была рэгламентацыя заснавання, карыстання, распараджэння і адчужэння прамысловых прадпрыемстваў, якая на працягу парэформеннага перыяду характарызавалася спалучэннем абмежаванняў з шэрагам ільгот як агульнага, так і прыватнага характару. З аднаго боку, адсутнасць сістэмнага падыходу ў працэсе стварэння фабрычна-заводскіх устаноў і яго забюрократызованасць замаруджвала развіццё фабрычна-заводскай вытворчасці. З іншага боку, адчувалася падтрымка ўладай прадпрымальніцкай ініцыятывы, што знаходзіла ўласнабленне ў станаўленні інстытутаў аховы прамысловай уласнасці. Спецыфічнай рысай у арганізацыі прадпрымальніцкай дзейнасці ў Беларусі з'яўлялася наяўнасць абмежавальных законуў у дачыненні да прадстаўнікоў нацыянальных меншасцяў, што ў пэўнай ступені замаруджвала заснаванне прамыловых прадпрыемстваў. Другой важнай складаючай арганізацыйна-прававых асноў прадпрымальніцкай дзейнасці з'яўлялася заканадаўчае афармленне разнастайных форм прамысловага прадпрымальніцтва – аднаасобнае прадпрыемства, гандлёвы дом, акцыянерна-паявае таварыства. Асаблівым для беларускіх губерняў было тое, што развіццё акцыянерных кампаній і паявых таварыстваў у другой палове XIX ст. стрымлівалася дзеяннем абмежавальных законуў. Змякчэнне апошніх адкрыла доступ да адзначаных форм для ўсіх прадпрымальнікаў, што прывяло да імклівага росту як колькасці прадпрыемстваў адзначанага тыпу, так і іх долі ў агульным аб'ёме вытворчасці.

2. На працягу другой паловы XIX – пачатку XX ст. на тэрыторыі Беларусі фарміравалася дзялавое асяроддзе прадпрымальніцкай дзейнасці, якое вызначалася супяречлівым уздзеяннем сацыяльна-эканамічных і палітычных умоў развіцця прамысловага прадпрымальніцтва. З аднаго боку, спрыяльнымі для прадпрымальніцкай дзейнасці з'яўляліся геаграфічнае становішча рэгіёну, мадэрнізацыя транспартнай інфраструктуры, пашырэнне рынку збыту прамысловай прадукцыі, з'яўленне новых форм арганізацыі гандлю і фарміраванне паўнавартаснай крэдытна-банкаўскай сістэмы. З іншага боку, негатыўны ўплыў на развіццё капіталістычных адносін у беларускіх губернях

аказвала абмежавальная па сваім характары палітыка ўрада Расійскай Імперыі, якая праяўлялася ў палітычна матываваных непаўнажа буржуазных рэформаў і шэрагу забаронаў у дачыненні да асоб нерускага паходжання. Стрымлівайі развіццё прамысловага прадпрымальніцтва і вузкі ўнутраны рынак, высокія працэнтныя стаўкі крэдытаў для прамысловасці, арыентацыя банкаўскага сектару на сельскую гаспадарку. У 1860–1890-я гг. у Беларусі, нягледзячы на ўрадавую палітыку, сфарміраваліся ўсе асноўныя ўмовы для ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці, а адмена абмежавальных мераў у пачатку XX ст. дазволіла стварыць спрыяльнае для прадпрымальніцтва асяроддзе.

3. Істотным крокам у мадэрнізацыі сацыяльна-еканамічных адносін у Расійскай Імперыі сталі пераўтварэнні ў падаткаабкладанні, якія ўсталёўвалі новыя прынцыпы бессаслоўнасці і роўнасці ўсіх праваздольных грамадзян у доступе да занятку прамысловай вытворчасцю. Падаткаабкладанне прадпрымальніцкай дзейнасці ў фабрычна-заводскай сферы вытворчасці падзялялася на прамое і ўскоснае. Ускосныя падаткі (для прамыловасці – акцызы збор) з'яўляліся зборам са спажывання, г. зн. аплачуваліся не вытворцам, а спажыўцом тавара, бо ў выніку перакладаліся на яго. Але ўсё ж абкладанне акцызным зборам было цяжкім і для прадпрымальнікаў, паколькі да моманту рэалізацыі тавара сума акцыза павінна была выплачвацца імі. Павялічваючы продажны кошт тавару, акцыз звужаў рынак яго спажывання. Існаваўшая структура падаткаабкладання істотна зніжала паступленні ў бюджет ад прымых і прыводзіла да пераважнай ролі ўскосных падаткаў у бюджетных даходах. Гэта было абумоўлена тым, што да канца XIX ст. буйныя прадпрымальнікі неслі аднолькавы цяжар падаткаў з больш дробнымі. У выніку гэтага шматлікія дробныя прадпрыемствы на тэрыторыі Беларусі, якія акрамя патэнтнага былі абавязаны плаціць і акцызны збор, зачыняліся на першых стадыях свайго станаўлення.

4. У 80-я гг. XIX ст. у Расійскай Імперыі пачынаюць прымацца актыўныя заходы, скіраваныя на ўрэгулюванне сацыяльна-працоўных адносін. За адносна кароткі тэрмін (1882–1912 гг.) быў прыняты цэлы комплекс заканадаўчых актаў, якія рэгламентавалі працягласць працоўнага дня, умовы працы дзяцей і жанчын, абавязкі прадпрымальнікаў па выплаце заробку, вырашэнне працоўных спрэчак, сацыяльнае страхаванне. Гэта дазволіла закласці фундамент для рэгулювання працоўных адносін на канкрэтных прадпрыемствах, з дапамогай якога ўрад заахвочваў прадпрымальнікаў да ўвядзення новых нормаў і ўмоў працы і забараняў найбольш адыйэнныя формы эксплуатацыі. Такая палітыка была абумоўлена неабходнасцю пошуку балансу паміж інтарэсамі капіталістычнай вярхушкі грамадства і працоўных, колькасць якіх увесць час павялічвалася. У шэрагу выпадкаў прамысловыя

прадпрымальнікі беларускіх губерняў з уласнай ініцыятывы ўсталёўвалі больш высокія, у параўнанні з агульнадзяржаўнымі, сацыяльныя гарантіі.

5. На працягу другой паловы XIX – пачатку XX ст. у Беларусі адбывалася фарміраванне слоя прамысловых прадпрымальнікаў. У склад яго ўваходзілі прадстаўнікі купецкага, дваранскага і мяшчанскаса саслоўяў, а таксама ганаровыя грамадзяне, замежныя падданыя, асобы вольных прафесій і сяляне. Лідзіруючыя пазіцыі сярод прамыловых прадпрымальнікаў на тэрыторыі Беларусі, як па прадстаўніцтве і колькасці фабрык і заводаў, так і сумарным кошце вырабленай на іх прадукцыі, займалі купцы, дваране і мяшчане. Менш актыўна праяўлялі сябе ў развіцці фабрычна-заводскай сферы вытворчасці замежныя падданыя, асобы вольных прафесій, сяляне і ганаровыя грамадзяне. Апошня, пры сваім дробным прадстаўніцтве сярод фабрыкантаў і заводчыкаў, у пачатку XX ст. валодалі прадпрыемствамі з самай высокай сярэднім прадукцыйнасцю працы. У той жа час, ніzkай яна была на мяшчансках прадпрыемствах, і па гэтай харкаваністыцы яны саступалі прамысловым установам іншых саслоўяў амаль на працягу ўсяго разглядаемага перыяду.

6. Для дасягнення поспехаў у эканамічным развіцці была важнай наяўнасць не толькі спрыяльнага дзелавога асяроддзя, але і дзелавых якасцяў у саміх прадпрымальнікаў. Дзякуючы актыўным заходам у сацыяльным і эканамічным накірунках, прамыслоўцы за 1879–1910 гг. здолелі павялічыць агульны аб’ём вырабленай фабрычна-заводскай прадукцыі амаль ў 6 разоў. Акрамя дасягнення поспехаў у эканамічным развіцці беларускіх губерняў, прамысловыя прадпрымальнікі праяўлялі сябе і ў грамадскім жыцці рэгіёна – у першую чаргу ў дабрачыннай дзеянісці. Нягледзячы на больш сціплыя, у параўнанні з цэнтральнарасійскімі губернямі, маштабы іх дзеянісць была адчувацьлівай для развіцця беларускай культуры і асветы. Асобныя прамысловыя прадпрымальнікі з Беларусі былі членамі Дзяржаўнай Думы, што сведчыла аб іх зацікаўленасці палітычным жыццём. Аднак дадзены накірунак дзеянісці беларускіх прамыслоўцаў быў вельмі нязначным, у параўнанні з цэнтральнай часткай Расійскай Імперыі, дзе прадпрымальнікі засноўвалі свае палітычныя партыі.

### **Асабісты ўклад суйскальніка**

Дысертацыя з’яўляецца вынікам самастойнай даследчыцкай працы аўтара. Упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі праведзена комплекснае даследаванне працэсу развіцця прамысловага прадпрымальніцтва ў фабрычна-заводскай сферы вытворчасці Беларусі ў парэформенны перыяд. Суйскальнікамі прапанавана ўдакладненне методыкі выяўлення і падліку фабрычна-заводскіх прадпрыемстваў. Пры падрыхтоўцы даследавання знайдзена, апрацавана, сістэматызавана і прааналізавана вялікая колькасць архіўных дакументаў, значная частка з якіх уведзена ў навуковы ўжытак упершыню. На падставе

аналізу і абагульнення даных шырокага кола інфармацыйна-даведачных выданняў складзены паказальнікі ўладальнікаў фабрык і заводаў у Беларусі за 1879, 1890, 1900, 1908 і 1910 гг., якія ўключаюць адпаведна 176, 524, 621, 748 і 1374 пазіцыі. Сфармульваныя і аргументаваныя палажэнні і высновы атрыманы аўтарам асаўбіста.

### **Апрабацыя вынікаў даследавання**

Вынікі даследавання прайшлі апрабацыю ў ходзе працы шэрагу міжнародных і рэспубліканскіх навуковых канферэнцый: Міжнародная навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Реформы и революции: процессы модернізацыі в Беларусі и других странах Еўропы» (Мінск, 25–26 кастрычніка 2007 г.); V–IX Міжнародныя навукова-практычныя канферэнцыі «Предпринимательство в Беларусі: опыт становления и перспективы развития» (Мінск, 15–16 красавіка 2008 г., 15 красавіка 2009 г., 20 красавіка 2010 г., 12 красавіка 2011 г., 10 красавіка 2012 г.); X, XIII і XIV Рэспубліканскія навукова-метадычныя канферэнцыі маладых навукоўцаў (Брэст, 15–16 мая 2008 г., 13 мая 2011 г., 11 мая 2012 г.); Юбілейная навукова-практычная канферэнцыя да 40-годдзя Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны (Гомель, 11 чэрвеня 2009 г.); Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Современные тенденции развития исторической науки и образования» (Мінск, 25 верасня 2009 г.); II Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.» (Курск, 14–16 кастрычніка 2009 г.); Навуковая канферэнцыя «Аграрный вопрос в политической и социально-экономической истории России и СССР» (Віцебск, 18 лютага 2011); Навуковы круглы стол да 150-годдзя адмены прыгоннага права ў Расійскай Імперыі (Мінск, 22 лютага 2011 г.); Рэспубліканская навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Палітычныя, сацыяльна-еканамічныя і этнакультурныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў XIX – пачатку XX ст.: да 150-годдзя скасавання прыгоннага права ў Расійскай Імперыі» (Мінск, 4 сакавіка 2011 г.); Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя маладых навукоўцаў, прысвечаная 20-годдзю абвяшчэння незалежнасці Рэспублікі Беларусь і 90-годдзю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта «Актуальнаяныя праблемы айчыннай і сусветнай гісторыі» (Мінск, 27–28 верасня 2011 г.); Рэспубліканская навуковая канферэнцыя «Беларусь у гістарычнай рэträспектыве XIX–XX стагоддзяў: этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы» (Гомель, 13–14 кастрычніка 2011 г.); Міжнародная навуковая канферэнцыя «Історическое наследие Беларуси: выявление, сохранение и изучение» (Мінск, 17–18 мая 2012 г.).

### **Апублікаванасць вынікаў дысертацыі**

Вынікі дысертацыі даследавання апублікаваны ў 17 навуковых артыкулах, у тым ліку: 6 – у навуковых часопісах і перыядычных выданнях,

якія адпавядоць пункту 18 Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеней і прысваеніі вучоных званняў; 11 – у зборніках матэрыялаў і тэзісаў навуковых канферэнций. Аб'ём публікацый па тэме дысертациі, якія адпавядоць пункту 18 Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеней і прысваеніі вучоных званняў, складае 3,1 аўтарскія аркушы. Аб'ём іншых публікаций складае 2,3 аўтарскія аркушы.

### Структура і аб'ём дысертациі

Праца складаецца з пераліку ўмоўных абазначэнняў і скарачэнняў, уводзін, агульнай харкторыстыкі работы, асноўнай часткі, якая складаецца з чатырох глаў, заключэння і спісу выкарыстаных крыніц. Агульны аб'ём дысертациі складае 334 старонкі, з якіх 37 старонак – бібліографічны спіс, 183 старонкі – дадатак. Бібліографічны спіс змяшчае 468 пазіцый (у тым ліку 17 публікаций сусідальніка).

## АСНОЎНЫ ЗМЕСТ ДЫСЕРТАЦІІ

Асноўная частка дысертациі ўключае чатыры главы. Глава 1 «Гістарыяграфія, крыніцы, метадалогія і методы даследавання» складаецца з трох раздзелаў. У раздзеле 1.1 «Гістарыяграфія праблемы» праведзены аналіз гістарыяграфіі. Першыя даследаванні, у якіх надавалася ўвага некаторым аспектам развіцця прамысловага прадпрымальніцтва, з'явіліся яшчэ ў канцы XIX – пачатку XX ст.<sup>1</sup> Аднак, у большасці адзначаных прац разглядаюцца пэўныя аспекты прамысловага прадпрымальніцтва ў Расійскай Імперыі ў цэлым. Вывучэнне эканамічнага мінулага Беларусі пачалося толькі ў 20-я гг. XX ст. У працах<sup>2</sup> беларускіх гісторыкаў міжваеннага перыяду прадпрымальніцкая дзеянасць разглядалася ў якасці кантэксту ці ўмовы для зараджэння рэвалюцыйнага руху на тэрыторыі Расійскай Імперыі.

Пасляваенная савецкая гістарыяграфія вызначаеца даволі грунтоўнымі даследаваннямі, якія сталі асновай для сістэматычнага вывучэння розных аспектаў гісторыі прадпрымальніцтва ў Расійскай Імперыі. У гэты час у Беларусі з'явіліся абавязуночныя калектыўныя працы<sup>3</sup> і манаграфіі<sup>4</sup>, у якіх

<sup>1</sup> Антонович А.Я. Курс государственного благоустройства (полицейского права). Киев, 1890; Литвинов-Фалинский В.П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция в России. СПб., 1904; Туган-Баранесский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. СПб., 1907.

<sup>2</sup> Беларусь: нарысы гісторыі, эканомікі, культурнага і рэвалюцыйнага руху. Менск, 1924; Довнар-Запольскій М.В. Народное хозяйство Белоруссии, 1861 – 1914 гг. Минск, 1926; Дудкоў Д.А. Аб развіціі капіталізму ў Беларусі ў 2-й палове XIX і пачатку XX стагоддзя. Мінск, 1932.

<sup>3</sup> Гісторыя Беларускай ССР / Акад. науک БССР. Мінск, 1972; Экономіка Белоруссии в эпоху имперіализма (1900–1917). Мінск, 1963.

<sup>4</sup> Абезгауз З.Е. Рабочій клас Белоруссии в начале XX века (1900–1913 гг.). Мінск, 1977; Он же Развіціе промышленности и формирование пролетаріата Белоруссии во второй половине XIX века. Мінск, 1971; Болбас М.Ф. Промышленность Белоруссии: 1860–1900. Мінск, 1978; Літінскій Л.П. Развіціе капіталізма в сельском хозяйстве Белоруссии во второй половине XIX века. Мінск, 1971.

## СПІС ПУБЛІКАЦІЙ САІСКАЛЬНИКА

### Артыкулы ў навуковых часопісах і зборніках навуковых прац

1. Бурачонак, А.В. Прадпрымальніцкая дзейнасць купецтва і мяшчанства Беларусі ў сферы прамысловасці ў другой палове XIX – пачатку XX ст. / А.В. Бурачонак // Працы гістарычнага факультэта БДУ: навуковы зборнік / рэдкал.: У.К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2010. – Вып. 5. – С. 3–9.
2. Бурачонак, А.В. Прамысловыя прадпрымальнікі ў сацыяльна-эканамічным жыцці Беларусі канца XIX – пачатку XX ст. (на прыкладзе Фабрыкі па вытворчасці шпалераў К.М. Кантаровіча) / А.В. Бурачонак // Веснік БДУ. Серыя 3: Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права: навукова-тэарэтычны часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2010. – №3. – С. 17–20.
3. Бурачонак, А.В. Сацыяльны склад прамысловых прадпрымальнікаў Беларусі (канец XIX – пачатку XX ст.) / А.В. Бурачонак // Працы гістарычнага факультэта БДУ: навуковы зборнік / рэдкал.: У.К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2011. – Вып. 6. – С. 20–26.
4. Бурачонак, А.В. Фарміраванне слоя прадпрымальнікаў у фабрычна-заводскай сферы вытворчасці Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст.: аналіз крыніц / А.В. Бурачонак // Беларускі археаграфічны штогоднік. / Рэдкалегія: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) і інш. – Мінск: БелНДІДАС, 2011. – Вып. 12.– С. 117–124.
5. Бурачонак, А.В. Прававое рэгуляванне сацыяльна-працоўных адносін на фабрычна-заводскіх прадпрыемствах Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст. / А.В. Бурачонак // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навуковы зборнік / рэдкал.: С.М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2012. – Вып. 7. – С. 80–89.
6. Бурачонак, А.В. Рэгламентацыя падаткаабкладання прамысловага прадпрымальніцтва ў Беларусі ў другой палове XIX ст. / А.В. Бурачонак // Беларускі гістарычны часопіс: навуковы, навукова-метадычны ілюстраваны часопіс. – 2012. – №1. – С. 35–39.

### Матэрыялы і тэзісы канферэнций

7. Бурачонок, А.В. Предпринимательская деятельность дворянского сословия Беларуси во второй половине XIX в. / А.В. Бурачонок // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы V Международной научно-практической конференции, г. Минск, 15-16 апреля 2008 г. В 2 ч. Ч. 2/ Институт предпринимательской деятельности;

редколлегия В.Л. Цыбовский (и др.); под общ. ред. В.В. Шевердова. – Минск: БГПУ, 2008. – С. 101–103.

8. Бурачонок, А.В. Предпринимательская деятельность мещанского сословия в сфере промышленности Беларуси в конце XIX – начале XX вв. / А.В. Бурачонок // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы VI Международной научно-практической конференции, г. Минск, 15 апреля 2009 г. В 2 ч. Ч. 2/ Институт предпринимательской деятельности; редколлегия В.Л. Цыбовский (и др.); под общ. ред. В.В. Шевердова. – Минск: БГПУ, 2009. – С.78–79.

9. Бурачонок, А.В. Промышленно-предпринимательская деятельность городских сословий в белорусских губерниях в конце XIX в. / А.В. Бурачонок // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIXвв.: сб. материалов Второй междунар. науч. конф. (Курск, 2009 г.) / сост. А.И. Раздорский. – Курск, 2009. – С. 304–306.

10. Бурачонак А.В. Фарміраванне прамысловай эліты ў Беларусі ў другой палове XIX ст. / А.В. Бурачонак // Юбилейная научно-практическая конференция (2009, Гомель) – к 40-летию Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины в 4 частях. Ч.3. Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2009. – С. 113–115.

11. Бурачонок, А.В. Предпринимательская деятельность купеческого сословия в сфере промышленности Беларуси в конце XIX – начале XX вв. / А.В. Бурачонок // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы VII Международной научно-практической конференции, г. Минск, 20 апреля 2010 г. В 2 ч. Ч. 1/ Институт предпринимательской деятельности; редколлегия В.Л. Цыбовский, В.В. Шевердов, И.С. Солодуха и др.; под общ. ред. В.В. Шевердова. – Минск: БГПУ, 2010. – С. 149–150.

12. Бурачонок, А.В. Законодательное регулирование учреждения промышленных предприятий в Беларуси во второй половине XIX – начале XX вв. / А.В. Бурачонок // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы VIII Международной научно-практической конференции, г. Минск, 12 апреля 2011 г. / Институт предпринимательской деятельности; редколлегия В.Л. Цыбовский, В.В. Шевердов, И.С. Солодуха и др.; под общ. ред. В.Л. Цыбовского. – Минск: БГПУ, 2011. – С. 169–171.

13. Бурачонак, А.В. Прававое рэгулюванне прадпрымальніцкай дзейнасці ў сферы прамысловасці ў Беларусі другой паловы XIX – пачатку XX ст. / А.В. Бурачонак // Палітычныя, сацыяльна-еканамічныя і этнакультурныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў XIX – пачатку XX ст.: Да 150-годдзя скасавання прыгоннага права ў Расійскай імперыі: матэрыялы Рэспубліканскай

навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, г. Мінск, 4 сакавіка 2011 г. – Мінск: БДПУ, 2011. – С. 154–156.

14. Бурачонак, А.В. Прамысловое прадпрымальніцтва ў Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст.: гістарыяграфія пытання / А.В. Бурачонак // XIII Республіканская научно-методическая конференция молодых ученых: сб. материалов: в 2 ч., Брест, 13 мая 2011 г. – Брест: БрГУ, 2011. – Ч. 2. – С. 6–9.

15. Бурачонак, А.В. Тэрміналагічныя аспекты вывучэння гісторыі фабрычна-заводскай вытворчасці ў Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст. / А.В. Бурачонак // Беларусь у гістарычнай рэтраспектыве XIX–XX стагоддзяў: этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы. Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Гомель, 13–14 кастрычніка 2011 года). – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2011. – С. 34–38.

16. Бурачонак, А.В. Уплыў прававога рэгулявання куплі-продажу зямлі на развіццё прамысловага прадпрымальніцтва ў Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст. / А.В. Бурачонак // Аграрный вопрос в политической и социально-экономической истории России и СССР. Материалы Научной конференции, посвященной 150-летию со дня отмены крепостного права в России, 18–19 февраля 2011 г. – Витебск: Витебский филиал УО ФПБ «МИТСО», 2011. – С. 54–56.

17. Бурачонак, А.В. Крэдытна-фінансавае забеспячэнне развіцця прамысловага прадпрымальніцтва ў Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст. / А.В. Бурачонак // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы IX Международной научно-практической конференции, г. Минск, 10 апреля 2012 г. / Институт предпринимательской деятельности; редколлегия В.Л. Цыбовский, В.В. Шевердов, И.С. Солодуха и др.; под общ. ред. В.Л. Цыбовского. – Минск: БГПУ, 2012. – С. 210–211.

## РЭЗЮМЭ

**Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч  
Развіццё прадпрымальніцтва ў  
фабрычна-заводскай вытворчасці Беларусі (1861–1914 гг.)**

**Ключавыя слова:** прамысловое прадпрымальніцтва, дзелавое асяроддзе, арганізацыйна-прававыя формы прадпрымальніцкай дзейнасці, фабрычна-заводская вытворчасць, падаткаабкладанне, сацыяльна-працоўныя адносіны, прамысловыя прадпрымальнікі.

**Мэта работы:** выяўленне і асэнсаванне сутнасці, зместу і асаблівасцей працэсу развіцця прамысловага прадпрымальніцтва ў Беларусі ў 1861–1914 гг.

**Метады даследавання:** выкарыстана сукупнасць агульнанавуковых (аналіз і сінтэз, індуцыя і лэдукцыя, параўнальны анализ, абагульненне, класіфікацыя), спецыяльна-гістарычных (гісторыка-тыпалаґічны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-сістэмны і гісторыка-генетычны), колькасных метадаў, з прыцягненнем міждысцыплінарных метадаў навуковага даследвання.

**Атрыманыя вынікі і іх навізна:** у дысертациі праведзены глыбокі анализ гістарыяграфіі і крыніц па праблеме развіцця прамысловага прадпрымальніцтва ў фабрычна-заводскай вытворчасці Беларусі ў 1861–1914 гг. Шматбакова разгледжаны працэс фарміравання дзелавога асяроддзя, выяўлены яго асноўныя складаючыя (геаграфічнае становішча, транспартная і фінансавая інфраструктура, прававая база і эффектыўная праваўжывальная практика) і ўплыў на развіццё прадпрымальніцкай дзейнасці. Прааналізаваны існаваўшыя арганізацыйна-прававыя формы прадпрымальніцтва. Упершыню ў дынаміцы паказаны колькасны і сацыяльна-саслоўны склад прамысловых прадпрымальнікаў. Ахарактарызаваны асаблівасці ўззелу прамыслоўцаў у эканамічным і грамадскім жыцці беларускіх губерняў у 1861–1914 гг.

**Рэкамендациі па выкарыстанні вынікаў дысертациі:** вынікі дысертациінага даследавання могуць быць выкарыстаны пры выкладанні гісторыі Беларусі другой паловы XIX – пачатку XX ст. ва ўстановах вышэйшай адукацыі, пры падрыхтоўцы абагульняючых прац і навучальных дапаможнікаў па гісторыі Беларусі, супрацоўнікамі навуковых устаноў, архіваў і музеяў у прафесійнай дзейнасці, для падрыхтоўкі навукова-аналітычных аглядаў, заключнняў на звароты органаў дзяржаўнага кіравання.

## **РЕЗЮМЕ**

**Бурачонок Александр Вячеславович**

**Развитие предпринимательства в**

**фабрично-заводском производстве Беларуси (1861–1914 гг.)**

**Ключевые слова:** промышленное предпринимательство, деловая среда, организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, фабрично-заводское производство, налогообложение, социально-трудовые отношения, промышленные предприниматели.

**Цель работы:** выявление и осмысление сущности, содержания и особенностей процесса развития промышленного предпринимательства в Беларуси в 1861–1914 гг.

**Методы исследования:** использована совокупность общенаучных (анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительный анализ, обобщение, классификация), специально-исторических (историко-типологический, историко-сравнительный, историко-системный и историко-генетический), количественных методов, с привлечением междисциплинарных методов научного исследования.

**Полученные результаты и их новизна:** в диссертации проведен глубокий анализ историографии и источников по проблеме развития промышленного предпринимательства в фабрично-заводском производстве Беларуси в 1861–1914 гг. Многосторонне рассмотрены процесс формирования деловой среды, выявлены его основные составляющие (географическое положение, транспортная и финансовая инфраструктура, правовая база и эффективная правоприменительная практика) и влияние на развитие предпринимательской деятельности. Проанализированы существовавшие организационно-правовые формы предпринимательства. Впервые в динамике показан количественный и социально-сословный состав промышленных предпринимателей. Охарактеризованы особенности участия промышленников в экономической и общественной жизни белорусских губерний в 1861–1914 гг.

**Рекомендации по использованию результатов диссертации:** результаты диссертационного исследования могут быть использованы в преподавании истории Беларуси второй половины XIX – начала XX в. в учреждениях высшего образования, при подготовке обобщающих работ и учебных пособий по истории Беларуси, сотрудниками научных учреждений, архивов и музеев в профессиональной деятельности, для подготовки научно-аналитических обзоров, заключений на обращения органов государственного управления.

**SUMMARY**  
**Burachonak Aliaksandr Viachaslavavich**  
**Development of entrepreneurship**  
**in the factory sphere of industry of Belarus (1861–1914)**

**Key words** industrial entrepreneurship, business environment, forms of incorporation, factory sphere of industry, taxation, social and labor relations, industrial entrepreneurs.

**Purpose of study:** identification and comprehension of essence, substance and peculiarities of industrial entrepreneurship development process in Belarus in 1861–1914.

**Research methods:** a set of general scientific (analysis and synthesis, induction and deduction, comparative analysis, colligation, classification), special historical methods (historical-typological, historical-comparative, historical-systemic and historical-genetic), quantitative methods, with involvement of interdisciplinary scientific research methods.

**The scientific novelty of the research results:** The thesis contains in-depth analysis of historiography and sources on the development of industrial entrepreneurship in factory sphere of industry in Belarus in 1861–1914. Formation of business environment is examined thoroughly and its main elements (geographical position, transportation and financial infrastructure, regulatory environment and effective law enforcement) as well as its impact on business development are identified. Existed forms of incorporation are analyzed. For the first time quantitative and social and estate structure of industrial entrepreneurs is demonstrated. Peculiarities of industrialists' participation in socioeconomic life of Belarusian provinces in 1861–1914 are characterized.

**Recommendations on practical usage, sphere of application:** the results of the research can be applied in teaching history of Belarus of the 2nd half of the XIX – early XX cent. in universities, in preparing summative works and training aids on history of Belarus, it may also be used by employees of scientific institutions, archives and museums in their professional activity, as well as to prepare scientific and analytical reviews, opinions upon governmental requests.

